

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

10 ВЕРАСНЯ 1936 Г., ЧАЦВЕР № 208 (5582)

Множце рады стаханаўцаў Чырвонай Арміі! Няхай расце і мацнее, авалодвае тэхнікай і загартоўваецца наша родная магутная Чырвоная Армія!

Хоцімск. Трактарысту МТС Чубакову

ЦБ горача вітае вас, таварыш Чубакоў, з бліскавай перамогай. Вы першы ў Беларусі ладзіце на трактары «ХТЗ» тысячы гектараў, такім чынам, выкараўшы данае аб'яднанне таварышу Сталіну на Усеагульнай нарадзе майстроў высокага ўраджаю. Убудзем хадзіць перад ЦВК БССР аб узнагародзе Вас гаровай граматай, як першага тысячніка сарох трактарыстаў Беларусі. ПІКАЛО.

НАШЫ ГРАНЫЦЫ СВАШЧЭННЫ І НЕДАТКАЛЬНЫ!

Ужо трэці дзень абываюцца маневры войск Беларускай Ваеннай акругі. І кожны з гэтых дзён з нарастаючай сілай паказвае высокае ўзровень баявой і палітычнай падрыхтоўкі нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Байцы, камандзіры і палітработнікі, спартсмены і іншыя таварышы паказваюць узоры жаледай вышыншчыны, высокай свядомасці, майстэрства ў аўталандзі той складанай перакладасвай тэхнікай, якая штурмавае наперад сваю армію наша радзіма.

Сустрэча і пастой войск ператварыліся ў сапраўднае ўсенароднае свята. Увесь беларускі народ шчыра вітае правальна народна таварыша Сталіна, першага маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава, камандзіраў і байцоў Чырвонай Арміі, лавастроў сваю гатоўнасць разам з арміяй абараняць гонар і незалежнасць Краіны сацыялізма. Рабочыя, калгаснікі, усе працоўныя арганізацыі Савецкай Беларусі працягваюць велізарную ўвагу, гаручую любоў да сваёй роднай Чырвонай Арміі.

«Самыя вялікія арміі. — гаворыў таварыш Сталін, — самыя ўзброеныя арміі раскідаліся і ператварыліся ў прах без менага тылу, без падтрыманні і спачування з боку тылу, з боку працоўнага насельніцтва. Наша армія ёсць азіяна ў свеце, якая мае спачуванне і падтрыманне з боку рабочых і сялян. У гэтым яе сіла, у гэтым яе магутнасць».

Кроў ад крыві, плач ад плачу савецкага народу, наша армія пастаянна звязана з ім тысячамі кілометраў, тысячамі кілометраў страдаючых, варашылаўскіх кавалерыстаў, сотні дэткаў, парашутыстаў, падрыхтаваных без адрыву ад вытворчасці, значыстаў «ПІА», «ПІХА» і тысячы іншых прадстаўнікоў савецкай моладзі, авалодваючых майстэрствам абароны сацыялістычнай дзяржавы. У гэтым жа і вялікім размерам, баявым папярэньнем нашай арміі.

БССР міжам з капіталістычным светам. Беларускі народ усведамляе свой гонарны абавязак быць зорным вартавым граніцы заходняга фарпосту вялікай Краіны Савецкай.

Шчырае імкненне ўсямерна дапамагчы войскам маневруючых часцей БВА ў вырашэнні задач баявой вучобы вельмі адно з самых важных, самых яркіх папярэжэнняў аплантаў беларускага народу аб ахове граніцы.

У змінную спожу, у летнюю спожу, як дні, так і ночы наш слаўны лазор не зводзіць з граніцы ардынага вояка Не ўгоць шпіёна ні дэбры, ні бор.

Увесь беларускі народ — верны вартавы савецкай граніцы. Рабочыя, калгаснікі і ўсе працоўныя Савецкай Беларусі штодзень аказваюць непарарную дапамогу слаўным савецкім пагранічнікам у ахове дзяржаўнай граніцы. Святое пачуццё

савецкага патрыятызму — самае моцнае пачуццё беларускага народу, як і ўсяго савецкага народу. Беларускі народ пераходзіць на сабе ўсе жахі парскага самадзяржаўна, дэкага свавольства нямецкіх і польскіх акупантаў. Народ памятае і ведае, што толькі пры дапамозе вялікага рускага пролетарыята, геранічнай Чырвонай Арміі, якімучыні штодзённым клопатам і ўвазе таварыша Сталіна ён атрымаў да жыцця, стаў роўным сарох роўных у бранай сім і народаў СССР.

— І ад Негарэлага аж да Амура Злучыла развіта вялікая нас За гэту радзіму Капелынікаў згінуў... Яшчэ нават стрэл над зямлёй не запіх — З заходняй граніцы Савецкай Краіны На ўсход ад'язджае Георгій Чарных.

Пачасны сын беларускага народу, комсамалец калгаснік Георгій Чарных, нахаўшы добраахвотнікам на варту далёкаўсходніх граніц СССР — гэта адзін з тых дзесяткаў тысяч мужных савецкіх патрыотаў, якія выходзяць у савецкім народзе баявоўскімі клопатамі вялікага правальна таварыша Сталіна аб людзях.

— І мірныя людзі — іх сотні імянаў — Вартуюць надрэмна свае рубяжы. А ў часе трыбогі паўстануць мільёны.

І вораг не пройдзе савецкай мяжы. У дзень прыезду на маневры БВА жаледага наркома абароны Клімента Ефрэмавіча Варашылава і яго баяных сарацікаў сакратар ЦК КП(б)Б тав. П. Ф. Пікало ў сваёй прывітальнай прамове сказаў: «Але імя ўсяго беларускага народу, які толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі знайшоў сваю сапраўдную радзіму, мы прасім Клімента Ефрэмавіча пераводзіць правальна народна таварышу Сталіну, што працоўныя Савецкай Беларусі гатовы ў любы момант стаць на абарону сваёй радзімы».

Гэта выказванне тав. П. Ф. Пікала — тэмка і воля ўсяго беларускага народу — штодзённа, штодзённа папярэжэння канкрэтным прыкладамі павышэння нашай пільнасці і нестрымкімасці да ворагаў сацыялізма, прыкладамі геранічнай і самазжыцця работчы і калгаснікаў БССР у ахове дзяржаўных граніц.

Беларускі народ, як і ўсе народы вялікага СССР, самаатана гатоў абараняць сваё шчыснае і незалежнасць нашых савецкіх рубяжоў. Беларускі народ яшчэ пільней згуртуе свае рады вакол партыі Леніна — Сталіна, яшчэ пільней, яшчэ заручы будзе ахоўваць граніцы нашай радзімы.

Няхай жыве магутная, непераможная Чырвоная Армія і не жалець народом Клімента Ефрэмавіча Варашылава!

Няхай жыве комуністычная партыя і чэцік правальна народна таварыш Сталін!



НА МАНЕУРАХ ВОЙСК БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ

Учора народнаму камісару абароны СССР, маршалу Савецкага Саюза тав. Варашылаву начальнікам аддзела злучэнняў Кіева-Палтаўскай арміі, камкорам тав. Герерам былі прадстаўлены прыбыўшыя на маневры ваенная дэлегацыя чэхаславацкай арміі на чале з генералам Лужа, французскай арміі на чале з генералам Швейдцуг і англійскай арміі на чале з генералам Уэйвела. (ТАСС).

ПАВЕТРАНЫ ДЭСАНТ

РАЕН МАНЕУРАЎ. 9 верасня. Сёння ў 17 гадзін над П-скім аэрадромом быў акінут паветраны дэсант, які выкараў баявую задачу. Адраз-ж пасля спуску бойцы ўключыліся ў ваенныя дзеянні.

На аэрадроме ў часе высадкі дэсанту прысутнічалі таварышы Варашылаў, Тухачэўскі, Пікало, Галадзец.

Высадку дэсанту накіраваў замяжняя ваенны дэлегацыя.

РАЕН МАНЕУРАЎ. 9 верасня. Пасля высадкі паветранага дэсанту прысутны на маневрах члены замяжних ваенных дэлегацый гутарылі з наркомам абароны, маршалам Савецкага Саюза тав. Варашылавым.

«Кал-б я — сказаў глава англійскай ваеннай мійі генерал-майёр Уэйвел, — не бачыў усёго гэтага ўважымі вачамі, то нікому ніколі не паверыў-бы, што можна правесці падобную аперацыю».

Пры гутарцы з наркомам аб рэзультатах паветранай аперацыі і высадцы дэсанту глава французскай ваеннай мійі, дывізіённы генерал Швейдцуг сказаў:

«Я прадстаўляю слова захаплення нашаму паветранаму асаў-генералу Віямену, які адзначыў, што дзеянні парашутыстаў варты захаплення».

Гаворачы аб дзеяннях авіяцыі, прадстаўнікі французскай ваеннай мійі адзначылі выключны парадок, з якім былі выкараваны самыя складаныя авіяцыйны ў паветры.

Аперацыя з высадкай паветранага дэсанту прымушае прызадумвацца над многімі пытаннямі.

Глава чэхаславацкай ваеннай дэлегацыі генерал Лужа і суправалоджыўшы яго афіцеры таксама выказалі нарком абароны сваё захапленне дзеяннямі парашутыстаў і авіяцыі, якія забеспечылі выкараванне гэтай аперацыі.

Тав. Варашылаў, адзначаючы мужнасць парашутыстаў, завіў:

«Гэта, зразумела, вучэбнае мерапрыемства, шляхам якога мы загартоўваем нашых выдатных людзей. Аб уважэнні дэсанту ў ваеннай абстаноўцы, зразумела, яшчэ можа гаварыцца, але, безумоўна, гэта мерапрыемства заслугоўвае максімальнай увагі».

ПАЭТЫ БССР НА МАНЕУРАХ

Група савецкіх пісьмемнікаў БССР выехала на маневры Беларускай Ваеннай акругі. У групу ўваходзяць народныя паэты БССР Янка Купала, Якуб Колас і паэты Александровіч, Броўка, Глеба, Дзьмітрый, Харык, а таксама прыехаўшы з Масквы паэты Суркоў і Гусев.

МАНЕУРЫ ВОЙСК БВА

Зводка аб ходзе баявых дзеянняў за 8 верасня

РАЕН МАНЕУРАЎ. 9 верасня. Пасля пралёных дэкаждоў, на ўмовах выключна перасечанай мясцовасці, 8 верасня ў 12 гадзін раздаліся першыя стралы на маневрах БВА.

Паўкі «чырвонай» коніцы часткі народнага камісара абароны СССР, маршала Савецкага Саюза К. Е. Варашылава, якога камандуе каморы Жукаў, завяршышы ўдзел у начную пераправу праз рэчку Волга, што ля Смлявіч, кінуліся паасотрач прарваўшым фронт «сініх».

Мясцовасць патрабавала майстэрства ў прымяненні коніцы, што і было выкаравана падком Музычанкі і танкім Васільева.

Не прашло 20 мінут, як, негледзячы на баявасць і вышыню 150—200 метраў, тры аскарылі каморыга Смукічэвіча з'явіліся на полі бою, на дапамогу «чырвонай» коніцы.

Іх удар на брыючым палёне, праз пералескі і нізіны, на паходных калонах «сініх» меў вялікае тактычнае значэнне.

Разыграўся сустрэчны бой двух буйных злучэнняў, у якім было шмат выдаткаў ініцыятывы і геранізму аскараў, батарэй і танкавых патразаўленняў. «Сініх» камандаваў таксама заслужаны камарсёр каморыг Вайнерх.

Ярка абзначыўся баявы поспех на баку «чырвонах», якія смела ахвалілі з поўначы, у раёне Пагула, спешнаю коніку «сініх».

На поле бою, аглушаючы сваім гулам авіяцыйныя матары, з боку «сініх», зрабішы вялікі марш, разгортваючыся на-халу, як на парадзе, уключыліся танкі Менджарыцкага.

Народны камісар абароны К. Е. Варашылаў строга і ўважліва паглядзеў, як гэта заўсёды і пастаянна ён робіць, і не знайшоў зыходных памылак.

Магутная атака «сініх», асабліва танкаў і самалётаў, захапіла Каспелкі і суседнія аскароны. Прадаўжалася гэта кароткія мінуты. «Чырвоная» коніца, прымянішы процітанкавую абарону і дымавыя завесы, змела з гонарам выйсці з пажыга станавішча. Нізка суцэліўшыся, самалёты ў 13 гадзін 20 мінут даюць трыгожны дэкаж танкам Менджарыцкага, што масы танкаў «чырвонах» абыходзіць фланг і пагражаюць усяму ходу баявых дзеянняў.

У танкістаў кароткая каманда на-халу: «усе—налева, вяртом, выходна станавішча Петушына, на-сустрэч вяртом танкамі».

Паўднёвей, ля мала вядомай вёскі Праворнае, абодвы флангі «сініх» і «чырвонах» прадаўжалі вёскі бой, поўны драматызму і ўпартасці. Спешваюшы, атакуюць адзін аднаго, скарыстоўваючы ўсе магчымасці для завяршэння баявога поспеху.

У выніку бой на фронце коніцы стабілізуецца, і сражанне пераносіцца на поўнач, на фланг «сініх». Самалёты, не гледзячы на выключна цяжкую пагоду, выконваюць самаатана сваю баявую задачу. На вышніх і пералесках «срушча снарады, шрангелі», паветра пасылаюць страляючай кулямётнай, крыванай «сра». Але народны камісар абароны спяшаецца на размятку бездарожжу да ўчастка, дзе павінны сутыкнуцца масы танкаў.

Туды-рушыць ваенны дэлегацы замяжних дэкаждоў і кіраўніцтва маневраў. Не паспелі танкі Менджарыцкага

ў 14 гадзін 20 мінут заняць новы раён, ля штурмавікі «чырвонах» авіяцый Туржанскага атакуюць іх на брыючым палёне, «анансць сур'ёзныя страты».

Спяшаючыся скарыстаць рэзультаты паветранага папалу, разгартуюшыся паўночнай Чарнова, танкісты Бабкова і Андрушкёвіча арганізуюць масавую танкавую атаку праз размяшчэнні частей Менджарыцкага. На размятых палых, выкарастоўваючы маскіроўку пералескі, дзе павялічылася атака масы танкаў, у якой вядзешы паназалі выключнае сваё майстэрства, а камандзіры — сваё ўменне вёскі бой ва ўмовах складанай абстаноўкі.

Народны камісар абароны тав. Варашылаў з выключнай увагай падчымае неахопы. Асабліва сурова ён разабраў дзеянні аднаго танкавага батальёна, які, разбіўшы роту «чырвонах», без належнай рэзульты пралаўдаў сваё наступленне.

Становішча «сініх», у сэнсе выйгрышу поля бою ля Чарнова, не гледзячы на выключна добрыя дзеянні танкаў «чырвонах», забяспечвалі сваім з'яўленнем неспаласна чыжкі танкі і стралковы палк Паганяйла са сваёй артылерыяй.

У гэты час за 10 кілометраў паўднёвей коніца каманды Штарпа і танкі палкоўніка Багамолава выкарысталі аслабленне «сініх» і разам з кавалерыіскімі палкамі Каспелкі і Музычанкі перайшлі ў паспяховае контр-наступленне.

Толькі паспяховае высюваанне ў раён бою стралковых частей палкоўніка Гусева і палкоўніка Палуцана дало магчымасць «сінім» сканіраваць найлепшыя сілы на полі бою.

«Чырвоным» прыйшло прымяніць дымны, атакі штурмавікі і танкаў, каб да змярэння арганізаваць павышэння выхад з бою.

«Чырвоныя» пачылі пачуць з 8 на 9 верасня авіяцыйні за рэчку Волга, каб папярэжэння да далейшых дзеянняў.

«Сініх» прадаўжалі сваё наступленне і ноччу. Многія стражковыя часткі рабілі маршы на 40—50 кілометраў, танкісты — 60 кілометраў і больш. Ноччу баяныя дзеянні войск з атрымал самалётаў прадаўжаліся бесперастанку.


Народны камісар абароны, знаходзячыся пэдаўчына на фронце баявых дзеянняў, адзначаў паспяховыя дзеянні многіх танкавых і конных патразаўленняў, даваў вычарпальныя ўказанні з найбольш правільным вырашэннем баявых задач.

Калгаснікі ўсіх вёсак і хутароў з неаслабай увагай сачылі за ходам баявых дзеянняў.

Фронт на дзесяткі кілометраў асвятляецца ракетами, аглушаюцца артылерыіскімі страламі, гулам танкаў і авіяматараў.

Не гледзячы на ўсю складаную абстаноўку і перагрупоўкі, у войсках пануе поўны парадок, выключная актыўнасць і зацікаўленасць у баявых дзеяннях.

Усю ноч з 8 на 9 верасня кіраўніцтва прадаўжала разыграваць баявыя дзеянні.



Маршалы Савецкага Саюза таварышы В. К. Блюхер, М. Н. Тухачэўскі, А. І. Егораў, С. М. Будзённы.

Другі дзень манеўраў БВА

РАЁН МАНЕЎРАУ. 9 верасня. (Ад спецыяльнага карэспанданта «Звязды».)

У першы дзень манеўраў войск Беларускай Ваеннай акадэміі (8 верасня) «сінія» ўтрымалі за сабой поўную і вымушлі «чырвоных» адыйсці за рэчку В.

Ноч з 8 на 9 верасня і ўвесь дзень 9 верасня паміж «сінімі» і «чырвонымі» вяліся ўвароты бай за абарону пераправамі праз рэчку В.

У баях, у якіх прымаў удзел дзесьць 9 верасня палк «сініх» і «чырвоных» вяліся ўвароты бай за абарону пераправамі праз рэчку В.

У баях, у якіх прымаў удзел дзесьць 9 верасня палк «сініх» і «чырвоных» вяліся ўвароты бай за абарону пераправамі праз рэчку В.

Кавалерыйскі эскадрон палка, якім камандуе палкоўнік Лапцін, толькі-што заняў рубеж, указаны задачай, што паставіла камандзір палка. Яму прадастаўлены сёння ахоўваць мост, ва што-б там ні стала не даць праціўніку пераправіцца праз рэчку. Байцы ведаюць загалова, яны ведаюць усю адзаснасць, усталёваную на іх, яны добра ўсваілі, што праціўнік, перапраўляючыся праз раку, можа нанесці смеротны ўдар палку і суседнім вайсковым злучэнням.

Палкоўнік, без малейшага сумняў, байцы акапацыі, устанавілі кулямёты. З вялікай увагай аглядае мясцовасць і падрыхтаваўся для пачатка бою. Шка, У вёсцы, што раскінулася на ўзгорку каля рэчкі, даюць патуганы агні. Іранелі ўжо пелі. Байцы напружана ўглядаюцца ў хмызняк, праціўнічыя вачыма кожных кусты.

А другой гадзіне камандзір аддаў дэкрэт тав. Краўчэўскаму палкоўніку, які, нагнаючыся, перабеглі ад кустка да кустка. Аб гэтым ён абавязкова камандзіру эскадрона лейтнанту Терскаму. Камандзір таксама заўважыў набліжэнне нейкіх фігур. Нема нізкага сумнення, праціўнік пакіраваўся выведзе сілы на пераправу.

Падрыхтавацца, без каманды не страляць, — перадаеца пяртама каманда камандзіра.

Разведка падпускаецца зусім блізка. Вось яна ўжо за пародзімі кусткамі. Праціўнік выходзіць на адкрытае месца.

Агонь! — праграмеў загад камандзіра.

І разам застракаталі кулямёты, адзін за адным раздаліся дружныя залпы. Метым агнём разведка «знішчылася».

Зноў шка. Байцы, як і ралей, шпільна соцяць за хмызняком. Так у

трывожнай настроенасці праходзіць ноч. Праціўнік, не выведзшы сіл, абаралючых пераправу, не рашыўся нападаць.

На світанні байцы рыхтуюцца для бою ўдзень. Вымерана адлегласць да пяртняў рубежаў, нацяртыя стралковыя карткі, — гэта значна палегчыла камандзіру кіраваць агнём.

Праціўнік не прымуеў сабе доўга чакаць. Мельз толькі парадзеў туман, камандзір заўважыў набліжэнне ў баявым парадку роты пяхоты пры чатырох стапкахых кулямётах і двух гарматах.

Сілы луна не роўныя. Завлавацца жорсткі бой. Праціўнік адкрыў ураганны агонь, ён бліжэй і бліжэй падыходзіць да рубяжа, занятага эскадронам. Байцы ўзмашчваюць агонь, кулямёты пасылаюць шары за шарой. Але пераважаюць сілы праціўніка прымушаюць аскарон пачаць выхад з бою. Гарматы ўзляты на перады, байцы перабегалі андохзаны. Толькі кулямётчыкі стрымліваюць праціўніка і прыкрываюць адыхот.

Раптам з-за ўзгорка вышлі роты танк праціўніка, адкрыўшы кулямётны агонь на флангу эскадрона. Гэта напужала яму разгром. Вырнуцца знаходзілася камандзіра гарматы, помкамунзвода Казлова. Заўважыўшы так, ён не разгубіўся і хутка прыняў рашэнне.

— З перакоў, да бою! — раздалася яго каманда. І праз сем секунд гармата паслала ўжо зрабіць на ўпор тры стралы і вывесці танк са строю.

Эскадрон адшоў у поўным парадку.

Батарія П-скага Дойскага казачка палка, якім камандуе маёр Афанасеў, стала на агнявую пашчыню, заняўшы абарону пераправы праз рэчку. Камандзір добра ведае, што масіроўка гармат адтрымае та-

кую-ж важную ролю, як і меткал стральба. Масіроўка была праведзена сапраўды па-майстэрску. На адлегласці 20 крокаў заўважыць гарматы было амаль немагчыма.

Добрая масіроўка забяспечыла поспех. Равіцкі паказалася некалькі пешых разведчыкаў праціўніка. Яны прайшлі аўсім блізка ад гармат і не заўважылі іх. Камандзір батарыі рашыў працягнуць разведку, каб не раскрыць сябе. Ён не памыліся.

«Вораг, ужо ўзныў у тым, што праціўнік побідуў нама, спакойна працоўваўся наперад. Вось з-за ўзгорка паказалася галава калоны, неўзабаве яна ўсё вышла на адкрытае месца, не падарываючы, што хутка яна будзе «знішчыта».

— На палоне — карэччу, — раздалася каманда камандзіра батарыі тав. Тітова, і гарматы, адна за адной адкрылі меткі агонь на калоне, не даўшы ёй магчымаці разгарнуцца. Праціўнік быў «знішчыта».

Жакоўскі ляжэў, замаскаваўшыся ў кустак. Побач з ім ляжыў яго аброр — выбуховыя пакеты, — гэта ўжо ўзныўшы гранаты. Калі зьляку гранат падкінуў гранат пал танк, ён абавязкова выбувае са строю.

Рыжкоўскага справа гранатамётчыка. Яна патрабуе выключнай увагі і агляду.

Танкі ўжо блізка. Жакоўскі нацэліў на крайні танк, падпусціў яго яшчэ бліжэй, і раптам кінуўся на стромач аму, транша палкінуў адразу два палкіны і адскочыў у кусты. Агонь за адным паследваў два выбухі. Танк вывезен пасярэднікам са строю. Другі танк вывезен са строю сперадам гарматы. Астатнія вымушаны былі сбегах адступіць. Задача выканана бліскуча.

Два разы атакавалі сёння танкі ўчастак, які займае П-скі кавалерыйскі полк. Два разы іх атака былі адбіты.



НА МАНЕЎРАХ. На базовым пазіцыі. Фото Грыбкоўскага (БФФ).

ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ З СПАЧУВАЮЧЫМІ НА НАРАДЗЕ ў РЕДАКЦЫІ „ЗВЯЗДЫ“

Снежанскі пленум ЦК ВКП(б) у сваім рашэнні «Аб выніках праверкі парткамплету» заіцаў, што «Ва ўсёй рабоце па прыёму ў партыю партыйныя арганізацыі павінны сур'ёзна ўвагу звярнуць на групу спачуваючых, як на важнейшы рэзерв для палітычнага будавання партыі». Праба ў найкарцейшым тэрміні знішчыць неахопы, а выроста і забяспіць работы з спачуваючымі.

Гэта важнейшае ўказанне ЦК ВКП(б) зусім неадвадзяльна выконваецца рад партыйных партарганізацый. Асобныя райкомы ВКП(б) таксама забілі аб гэтым важнейшым участку работы, не наладзілі сапраўднай праверкі, як партыйныя партарганізацыі працуюць з спачуваючымі.

Аб тым, што гэта так, паказвае матэрыял парадку групы спачуваючых, прадэманстраваны ў рэдакцыі газеты «Звязда».

Аб чым гаварылі спачуваючыя на нарадзе? Яны гаварылі аб тым, што партыйны камітэты і парторгі ў большасці вымагалі з імі не працуюць іх не абіраюць, асноўныя рашэнні партыі і ўрада з імі не працоўваюць. Спачуваючыя не ўважваюць і актыўна грамадскую работу.

Вось што гаворыць спачуваючы Цейтлін (завод «Беларусь»):

— Я з'яўляюся інжынерам, але маю работу нішто ніколі не працую. На заводзе ў нас усёго два спачуваючых, і з намі ніякай работы не праводзіць.

Спачуваючы Бяркоўскі (Дзяржбанк) гаворыць:

— У спачуваючых я перавезен яшчэ пры чыстцы 1933 года. За ўвесь час партарганізацыя ні разу не пацікавалася маёй работай, вучэбнай, жыццёвай. Я адчуваю, што я адарваны ад жыцця партыйнай арганізацыі.

Такое становішча не толькі ў партарганізацыйнага завода «Беларусь», Дзяржбанка. Такія факты ёсць і ў рэдакцыі іншых партыйных партарганізацый.

Гэты факт гаворыць аб тым, што рад партыйных партарганізацый і партарганізацый ЦК ВКП(б) аб тым, што партарганізацыя павінна прымаць спачуваючых у адпаведнасці з патрабаваннямі статута партыі да выканання асобных даражэнняў, дазваляюць да іх ведама і рэстлумачваць іх важнейшыя рашэнні партыі і ўрада, паставіць з спачуваючымі сур'ёзную палітычную работу і выхоўваць у іх навуку большэвіцкай арганізацыі і ды-

цыпліна». (Снежанскі пленум ЦК ВКП(б)).

Адкрыты ў бліжэйшым час прыёму ў партыю новых членаў і кандыдатаў ускладае на кожную партыйную арганізацыю выключную адзаснасць і абавязвае па-большэвіцку, арганізацыя палітыцы да гэтай важнейшай справы.

Паданяцца работы з спачуваючымі паказвае, што да сур'ёзнай адкалай задачы асобны партарганізацыі яшчэ шчыльна не падыхлі.

Снежанскі пленум ЦК ВКП(б) асабліва ўказваў на тое, каб асобныя работнікі партыйнага апарата самі паварота займаліся справай прыёму. Ажыццэўнае гэтага ўказання азначае, што работнікі партаргата павінны займацца сур'ёзным вывучэннем людзей, у тым ліку і спачуваючых. Адкасны работнікі апарата райкомаў партыі і ў першую чаргу інструктары райкомаў партыі павінны ведаць спачуваючых і працаваць з імі. У гутарцы з спачуваючымі ў рэдакцыі «Звязды» вынілася, што спачуваючыя ў большасці сваёй не ведаюць інструктараў райкома, якія абслугоўваюць іх партыйныя партарганізацыі.

Гэта — характэрны факт. Ён паказвае, што інструктары райкомаў, будучы ў партыйнай партарганізацыі, не закрываюць таякія катэгорыі людзей, які беспартыйны актыву, спачуваючыя. Гэта — сур'ёзнае праблема ў рабоце інструктараў апарата.

Партыйным арганізацыям трэба можа памятаць, што не кожны партыйнай арганізацыі будзе прадастаўлена права прыёму ў партыю. Гэтага гонару кагошта тая арганізацыя, якая на справе пазажыць, што ўмоўна выхоўваць камуністаў, выхоўваць і загартоўваць з іх людзей, аднак да канца справе партыі Леніна—Сталіна, справе сацыялізма.

Што можа быць больш габэбным для партыйнай арганізацыі і ў першую чаргу для ёй кіраўнікоў, калі ім хопіць і часова будзе забаронен прыём у партыю?

Яны да таго-ж падвергнуцца і жорсткай крытыцы з боку непартыйных большэвікоў — лепшых работнікаў і калгаснікаў, асабліва ў маючых права ўступіць у рады нашай партыі.

Гэта патрабуе ад усіх партыйных партарганізацый сур'ёзную работу па падрыхтоўцы да прыёму ў партыю, па выхаванню соцыялі і таякіх спачуваючых, якія з'яўляюцца адным з асноўных рэзерваў палітычнай работы і выхоўваць у іх навуку большэвіцкай арганізацыі і ды-

ПАЧАЛА РАЗБІРАЦЦА ў ГАЗЕЦЕ

На фабрыцы імя Куйбышава я працую 6 год. У спачуваючых у ўступіла ў 1935 годзе. Першы час з намі ніякай работы не праводзілі. Ілнер мы акуртна займаемся ў гуртку, якім кіруе сакратар парткома Брухнер.

Гэты гурток, у якім мы вывучаем палітграму па кніжцы Інгутава, вельмі многа дае і ў агульным культурна-палітычным росце. Толькі пачаў я пачала разбірацца ў газеце. А ралей чытаць ў ёй толькі аб'явы і адараны. Пачала чытаць мастацкую літаратуру. Прачытала ўжо «Дзікі Доў» Шалахава, «Дрыгву» — Якуба Коласа, «Як гартвалася сталь» — Остроўскага.

Для таго, каб уступіць у кандыдату партыі мне яшчэ вельмі многа трэба. Калі-б вылучаць гісторыю партыі я-б адчуваў сабе магнай. Парторг Персін, якая ракамендала мяне ў спачуваючых, часта гутарыць са мною, растлумачвае неразумееда з газет. Сакратар парткома Брухнер заўсёды раіць, якія чытаць кнігі.

ПАЛОЗНІК.
Фабрыка імя Куйбышава.

Не цікавяцца маёй работай

Чым больш я вучуся, тым больш упэўніваюся, што мала ведаю. Не гледзячы на тое, што я маю вышэйшую асвету — гісторыю партыі я дрэнна ведаю. У гуртку мы вывучаем гісторыю партыі, прапароўваем алавядныя матэрыялы Леніна—Сталіна.

У нас на заводзе ўсёго толькі два спачуваючых. Гэта ўжо характэрную работу партарганізацыі з беспартыйным актывам. Нама — спачуваючымі—мала цікавіцца партарганізацыя. Камуністы — Лішынскі і Малалеў, якія ракамендалі мяне ў спачуваючых, не цікавіцца маёй работай і ростам. Я выконваю работу агітатара, партком мною не кіруе, не цікавіцца як я агіту.

Бываюць нават і такія выпадкі, што за поўгадзіны да гутаркі сакратар парткома паведаміла, што сёння трэба прасесці гутарку аб Аб'ісіні, напрыклад, або аб палезе у Іспаніі. Гэта зразумела не дапамагае рабоце.

У апошні час ужо напярэдзілі пачаць паведаміць аб тэме для гутаркі.

ЦЫТЛІН.
Завод «Беларусь».

Рэкамендавалі—і толькі

У спачуваючых я ўступіла ў 1935 годзе. Рэгулярна займаюся ў гуртку і адчуваю, што расту палітычна. Маім ростам і жыццём наогул, таксама як і астатнім спачуваючым, партыйная арганізацыя зусім мала цікавіцца.

Праба, у нас вельмі часта мяняюцца сакратары парткома. Пакуль кожны з іх унікае ў работу і жыццё партарганізацыі, спачуваючы стаіць у баку.

Вось і апошні наш сакратар Палумейко — ужо пяць месяцаў выконвае работу сакратара і за гэты

час ні разу не зацікавілася спачуваючымі. Многіх спачуваючых гэта адштурхвае, яны перастаюць акуртна наведваць нават і заняткі.

За ўвесь час прабывання ў спачуваючых і выконваю адну работу абор профсаюзных і мопрафсаў членскіх узносаў. Ніякіх даручэнняў ад партарганізацыі я не атрымала.

Раговіна і Біневіч, якія ракамендалі мяне ў спачуваючых, а мала бачу. Яны мною не цікавіцца.

КАЦЭВІЧ.
Завод імя Молатава.

МАЯ КРЫУДА

У спачуваючых я быў перавезен яшчэ пры чыстцы 1933 года. Прапаваў у Смалінічах, у палтавадзельскай друкарні, потым у Бабруйску. Гэта, зразумела, адбілася на маёй палітычнай вучобе. Ілнер і працую ў друкарні Дзяржбанка. За час маёй работы ў гэтай арганізацыі мяняліся тры сакратары парткома, і ні адзін не зацікавіўся маім жыццём, работай.

Я прадастаўлен самому сабе. Не

адчуваю адзаснасці і жыцця калектыва. Я нават не ведаю хто ў нас спачуваючы, бо партком ні разу не абіраў спачуваючых.

Ніякіх даручэнняў партыйнай арганізацыі мне не давала. Вачоўка і крыўда за сабе і таякую арганізацыю, якая зусім не цікавіцца мяно і іншымі такімі-ж як я.

БЯРКОЎСКІ.
Дзяржбанк.

Паслабілі работу з спачуваючымі

За два гады маёй прабывання ў групе спачуваючых, я безумоўна вырас палітычна. Лічце да ўступлення ў групу спачуваючых, я выконваў грамадскую работу, з'яўляўся работаром. А зараз я навучыўся нават радаваць газету. Нацыяналістаў нашага цэха карыстаецца вялікім аўтарытэтам у работных. На матэрыялы нашай газеты нават ракавалі і цэнтральныя арганізацыі.

Аб маім палітычным росце гаворыць хача-бы і той факт, што я вылучаю палітінжынера. Маім гутаркам рабочыя цікавіцца.

З пачатку, калі ў нас была арганізавана група спачуваючых, з намі праводзілася сістэматычная работа.

У нас былі спецыяльныя ліні для спачуваючых, дзе абгаварваліся пытанні па выбару саміх спачуваючых. Але ў апошні час іх чамусьці перасталі праводзіць. Паўтара месца таму назад мы прысутнічалі на партыйным сходзе, дзе абгаварваліся пытанне аб рабоце са спачуваючымі. З таго часу нас не абіралі. Не гутарылі са мною ніколі і камуністы Грышнін і Мелевец, якія ракамендалі мяне ў спачуваючых.

Я вучуся ў марксіска-ленінскай гуртку. Але гісторыю партыі я добра не ведаю.

КАГАН.
Фабрыка «Кастрычнік».

ТРАЦКІСЦІ СТАЎЛЕНІК

Аднойчы выкладчык Бойчэнка вельмі позна вечарам са сваёй кватэрай. Ён узяў разам з сабою сваё дзіцяці. Калі Бойчэнка вярнуўся дадому, дык казітка была ўжо зчыненая. З дзіцяцім на руках ён больш гадзіны стаяў у браму. На дзверы нікога не было і ніхто не мог яму адчыніць. Калі-ж брама была адкрыта, загадчык гаспадаркі заражэ паклікаў міліцынера і паргаў Бойчэнку арыштан.

Лазіць пад вокнамі і выкладчык, што робіць выкладчык, урываюцца з крывам у кватэру ноччу, рабіць вобшылі—усё гэта лічылася зусім звычайным і законным. Аднойчы дырэктар Весялоў загадаў швейдара і тэхнічным работнікам зрабіць вочнай часткай і партгора та. Пекарчыка толькі на той падставе, што Весялоў адалася, б'юць у Пекарчыка асьць фінанка, падобная на тую, якая ёсць у тэхніку.

Ад іх выкладчык Бойчэнка вельмі позна вечарам са сваёй кватэрай. Ён узяў разам з сабою сваё дзіцяці. Калі Бойчэнка вярнуўся дадому, дык казітка была ўжо зчыненая. З дзіцяцім на руках ён больш гадзіны стаяў у браму. На дзверы нікога не было і ніхто не мог яму адчыніць. Калі-ж брама была адкрыта, загадчык гаспадаркі заражэ паклікаў міліцынера і паргаў Бойчэнку арыштан.

Лазіць пад вокнамі і выкладчык, што робіць выкладчык, урываюцца з крывам у кватэру ноччу, рабіць вобшылі—усё гэта лічылася зусім звычайным і законным. Аднойчы дырэктар Весялоў загадаў швейдара і тэхнічным работнікам зрабіць вочнай часткай і партгора та. Пекарчыка толькі на той падставе, што Весялоў адалася, б'юць у Пекарчыка асьць фінанка, падобная на тую, якая ёсць у тэхніку.

РАЎБІМ М.
БОЙЧЭНКА В.

Калі тав. Пекарчык стаў выкрываць варажоў дзейнасць Весялова, апошні выжыў яго ў тэхніку.

Каб не стаць ахвярай весялоўскага расправы, выкладчык адзін за адным уцякаў з тэхніку. За мінулы навуцальны год перамянілася 8 выкладчыкаў і тры загадчыкі навуцальнай часткі. Некаторы час загадчыца навуцальнай часткі ўсём не было.

Весялоў з уласнай традыцыяй скарываўся рабабарства і прысвойваў дыржаўныя сродкі, атрымліваў грошы за фіктыўнае загадчыцтва курсамі хатніцаў і т. д.

Зараз тэхнікум рэарганізуецца ў

ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ ЛЕЙТЭНАНТА КРЫЎЦОВА

З мінуты на мінуту лейтэнант П-скай мотамехчасці Крыўцоў Федар Іванавіч чакае загаду выступіць на перадавы пазіцыі. Яго падраздзяленне даўно падрыхтаваўся да гэтага. Яшчэ і лічце раз прарэвалі машыны, даскавана агадзана кожная дэтал, праверана кожная гайка, кожны шурубцік. Глядзіць на машыну і не вераць, што яны нядаўна зрабілі вялікі пераход. Яны звычай, як каштоўная рэч, вывучаныя класіфікацыі рукой добрай гаспадыні. Кулямёты, вінтоўкі — усё ў поўным баявым парадку.

Лейтэнант Крыўцоў выхавалі байцоў любіць машыну, захоўваць у ўзгорым парадку матэрыяльную частку — багатую каштоўную тэхніку, якой асцашона наша слаўная Чырвоная Армія.

І байцы палюбілі свае машыны. У каторы раз бачэ Везугага агадзэ машыну, аброр. Ён ведае, што усё ў справядна, але усё-ж лічце і лічце раз прадзе і агадзэва. Гэта робіць не толькі Везугага, гэта робіць усё. Кожны бачэ і камандзір падраздзялення Федара Іванавіча Крыўцова ўсёдамае, што малеўры — вялікі элемент партыі і палітычнай падрыхтоўкі. Вось чаму кожны горчы жадае, а мага лепш выканаць задачы, паставленыя камандзіраем, выканаць не ніякі, чым на «выдатна».

Падраздзяленне Крыўцова — гэта на дэла добра спалы калектыву. Тут не любіць адстаючых, пасіўных, бясінцыяўных. Астаючага акружаюць сваёй увагай усё, пачынаючы ад камандзіра і канчаючы кожным байцом. Усе дапамагаюць яму, даюць парад, перадаюць свой вопыт, і адстаючы становіцца перадавіком. Лейтэнант Крыўцоў можа гаварыцца сваім падраздзяленнем: у ім няма адстаючых.

Крыўцоў не толькі камандзір. Партыйная арганізацыя выбрала яго сваім партгорам, і ён з захваленнем, як належыць большэвіку, працуе з камуністамі, выхоўвае іх,

накіроўвае ўсю іх работу на вышэйшае якасці баявой і палітычнай вучобы ў падраздзяленні.

Камуністы партарганізацыі падраздзялення ведаюць, што Чырвоная Армія рыхтуе не толькі адважных, ініцыятыўных, індустрыяльных і выносливых байцоў, але і людзей высокай культуры, людзей усёахопна развітых.

Чырвоная Армія неспасрэчна не старвае матэрыяльных каштоўнасцей, але яна прымае самы актыўны ўдзел у вытворчасці найбольш дарагога, найбольш важнага, найбольш каштоўнага з каштаўнаў — па выросту нашага Сталіна — у вытворчасці кадраў, яна выроствае, фармуе і шліфуе людзей. Гэтыя словы любімага наркома абароны Кірэвіча Ефрэмавіча Варашылава партарганізацыя настольна, уперта, краватліва ажыццяўляе практычна.

Партарганізацыя ў першую чаргу патрабуе ад камуністаў ітотэнавай вучобы, штотэнага павышэння сваёй баявой кваліфікацыі, сваёй палітычнага і культурнага ўзросту. Усе камуністы сістэматычна працуюць над класікам марксізма, вывучаюць марксіска-ленінскую тэорыю, чытаюць мастацкую літаратуру.

Работа па выхаванню байца тут праводзіцца па ўсёй ронастайнасці форм і метадаў. Палітыку і вечаўры самадзейнасці, чытка газет і дыслупты на прычмытаныя ліні мастацкай літаратуры, гутаркі і дэкады, — усё тут робіцца для таго, каб з імі выхавалі актыўнага, свядомага, аднага будаўніка сацыялізма.

Партарганізацыя ў першую чаргу патрабуе ад камуністаў ітотэнавай вучобы, штотэнага павышэння сваёй баявой кваліфікацыі, сваёй палітычнага і культурнага ўзросту. Усе камуністы сістэматычна працуюць над класікам марксізма, вывучаюць марксіска-ленінскую тэорыю, чытаюць мастацкую літаратуру.

Літдзіяна-масавал работа тут можа паслужыць прыкладам для многіх партарганізацый. Асабліва вядомы гэта палер на манеўрах.

У сазае, дзе размясцілася падраздзяленне, шматлікіна. Сюды прышлі калгаснікі навісціць дарогі гасцей. Партыйная арганізацыя выкрывае стовбае гэта для правядзення масава-расстумачальнай работы сярод насельніцтва. У кутку пад густой аябанай сідзіць больш дзесятка калгаснікаў. Камандзір гутарыць з імі па тэму аб іспанскім падзеях, растлумачвае неразумееда для іх пытанні. Над другім дрэвам праводзіцца ажыццяўлена гутарка аб прадзе не сталінскай Канстытуцыі. Амаь на кожным дрэве сідзіць шчыт, на якім паказаны дасягненні ордэнаў ітотэнавай Чырвонай Арміі. Калі чытаць папур з чырвонаармейцамі размясцілася калгасная моладзь. Тут чытаюць вясёлы расказ Зошчанка.

Бачэ Хурсан прыбуў у часе аўных астаўкам. Ён ледзь пісаў і чытаў. Парторг прымацаваў да Хурсана развітага, добра пісьменнага камасольца. З Хурсанам штотэнага займалася, дзе настольна вучылі. Парторг сам не раз праводзіў з ім цэлыя гадзіны, растлумачваючы яму палітычныя пытанні, прывіваючы навуку да самастойнай чыткі газет, мастацкай літаратуры. Ілнер вучыў Хурсана не пазнаеца. Яго крутавід нейваверна расшыраўся. Да астаўлага байца Везугага быў прымаваны таякія работы Грышнін. Вучыць палер, бадай, не

Так, гэта партыйная арганізацыя сапраўды можа паслужыць прыкладам у паставіцы масава-палітычнай работы. Няма ніякага сумнення, што яна на манеўрах будзе прыкладам і ў баявой вучбы.

Загад камандзіра арыштан. Падраздзяленне адраўляецца на перадавы пазіцыю. Праз некалькі гадзін яно ўступіць у бой з ворагам. Задача ясна кожнаму байцу. Добра вучуныя метады і сродкі выканання баявых задач. Гэты падзеі, выхаваны большэвікамі, вельмакі падраздзялення, паказана пуды абуджэння тэхніку, прывіць адвагу, героіства, ён выканае задачу на «выдатна».

С. ЕФІМАУ.

У ПРАКУРАТУРЫ СІАУЗА ССР

УСЕ «АБЯЦАЮЦЬ»

(Пісьмо настаўніку)

Вось ужо трэці год, як я разам з 15-гадовай дачкой і сестрай-інвалідам жыю ў невялікім пакоічкі на вуліцы, плошчай у 9 кв. метраў. Ніякіх маю просьбы і заявы аб прадастаўленні мне большай жылплошчы не дамагваюць. Старшыня Барысаўскага райвыканкома не раз пісаў патэры ў жэст, каб усталі мяне ў асабодзішчэную кватэру, але жэст чамусьці заставіў знаходзіць «спрычмы» і ўсталі іншыя.

Розныя-ж камісіі з райпрофсавета, райкома, горсавета і саюза патэчковай і сляпых школы абмажвалі толькі тым, што складзены акты аб неабходнасці прадастаўлення большай жылплошчы і... больш нічога.

Зараз пачаўся навучальны год, а я з-за дрэнных кватэрных умоў не маю магчымасці як належыць падрыхтавацца да заняткаў і выбесці свой шэсцік клас на першае месца. Кіруючы арганізацыі Барысава ў гэтым мне не дапамагаюць.

Л. КРАПОТКІНА.

ДА УВАГІ ГОРУНТАНДЛІ

У апошні час на базары Менска замест ранейшых «стаўкуцаў» атрымаліся палаткі на куплі і продаж немытых рэчэй. Справа гэз добра, але толькі гэтыя палаткі яшчэ не арганізаваны як належыць гандаля.

У палатцы № 1 (Конак базар) аўсім пляма дзе паваржудзі, усё звалена ў кучы, няма ніякай магчымасці разгледзець тую ці іншую рэч. У базарныя-ж дні, не толькі пельва пачынаюць па рэчы, але і п'яны і зайціць у палатку. Апрача гэтага, не на ўсім рэчах бачна квітні з узкаліном на іх гатуеці і кошту. Атрымавацца такая-ж «стаўкуца».

На мой погляд, неабходна тэрмінова расшырыць і ачысціць палаткі; рэчы раскладваць так, каб кожны іх мог бачыць; на кожнай рэчы павінен быць пана; кувельцы палаткамі рэчы рэгістраваць у праімераванай кімнатзе забяспечыць палаткі апаветнічымі лямпамі, якія добра ведаюць гандалявую справу.

М. КАГАН.

ІНСТЫТУТ

НЕ ПАДРЫХТАВАУСЯ

(Пісьмо студэнта)

Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава (дырэктар Санжурэвіч) настаўноў партыі і урада а вышэйшай школы нічо не перахатываў у жыллі. Сталага раскладу заняткаў няма. Не ўсе ведаюць, у якія змены ім треба займацца. Інтарны не падрыхтаваны. Студэнты, прыехаўшы з адпачынку, не ведаюць каму ў які інтарны іспіт. З інстытута выданы паперку ў інтарны, а каментаж гаворыць, што ў гэтым інтарны ўжо няма месца. Многім прызначаны прахадзішчы без вышэйшых тры дні, класіцы снаць па два чалавекі на адну койку.

Інтарнат на Советскай 144 яшчэ ў мядер не падрыхтаваны. Спелны не пабелены, падлога брудная, шпобы парываваны. У пакоях стаць валамацаныя шафы, тумбочкі і койкі. На койках ляжэць старыя падрыхтаваныя матрацы. Дезінфекцыя іх не праводзілася.

Тыя «падрыхтываліся» да пачатка года.

П. АЛЕНІСКІК.

НЕ МОЖАМ АБМЯНЯЦЬ АБЛІГАЦЫ

(Пісьмо рабочых)

У 1935 годзе мы працавалі на 9 акалодку Удара-718, дзе і падпісалі на пазыку «2-й пільгодкі» (выпуск працага года). Грошы на пазыку мы выплацілі поўнасцю, але-ж рабочым т. Гарэлік да гэтага часу не падыбраваўся атрымаць у банк аблігацы і расплаці нам.

Зараз пачаўся час абмену ўсіх працавых вышуканых пазык на пазыку «2-й пільгодкі» (выпуск працага года). Мы-ж не маем магчымасці не толькі абмяняць, а нават і праверыць, бо і шпьер яшчэ не ведаем, якія нумары нашых аблігацый.

Валента К., Філіноў А., Дарожна У., Бурдас М., Дарожна П.

ЦІ БУДЗЕ У НАС КЛУБ?

У мястэчку Талка, Пухавіцкага раёна, да гэтага часу няма клуба, які яго-небудзь паманіць, дзе працуюць маглі-б культурна адукаваць. Між тым для гэтай мэты кожны год таму назават аўражэная частка насельніцтва патрабавала аддзяч паманіць блыдай спадчыні. Сельска-пачынальніцы блыдай спадчыні чамусьці нічога не падрыхтаваць, каб атрымаць у гэтым памяткамі дом культуры.

ЦАГОЙНА.

Ход сельгаспадарчых работ па БССР на 5 верасня 1936 г. (у процантах)

Table with columns for regions (e.g., Мінская, Віцебская, Гомельская) and various agricultural metrics (e.g., Засада, Абмалоца, Уборка) in percentages.

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НАРКІЗМА БССР



На Заходнім Заваўшчым на вясельнай абмалоцанай дэляцы раён Урэнска гарыжэцка гурдыжэца будучыця Кохлішэ буда. Тут пракадаваныя палы сетка каналаў, якія аўсімны ўраджэцкі гурдыжэца будучыця Кохлішэ буда.

Аб невыкананні пастановаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб уборцы і абмалоце канюшыны

Пастанова ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па Беларускай ССР

Праверкай устаноўлена: Намеснік старшыні Ляснянскага райвыканкома т. Найман (старшыня райвыканкома тав. Качук з работы зняў), загадчык раба тав. Пастунонаў, дырэктар МТС тав. Нарошка блызвельнічалі і не выканалі пастановаў ЦК ВКП(б) і СНК СССР ад 31 сакавіка 1936 г. аб уборцы і абмалоце канюшыны. У раёне калгасу раёна пачынаюць канюшыны не былі скопаны і нават і к канцу жніўня і перасталі; скопаная канюшына не ўбрана і гідэ ў пракосах (калгас «Спрах ворагам» — старшыня калгаса тав. Леўкоў, імя Сталіна — старшыня тав. Дуброўскі і ішн.). З 1.500 гектараў канюшыны абмалоцана толькі 140 гектараў. Загадчы раёна тав. Пастунонаў і старшыня арганом Крэйціц займаліся акаўшпратэствам, наведваючы, што канюшына ўбрана, а таксама далі весткі аб скопанні абмалоці і расцілку ільну, а ў сапраўднасці жніўня паўнашчо не абмалоцан і не расцелен (калгас «Новае жніўце», «Асавіянкі» і ішн.). Старшыня Смільавіцкага райвыканкома тав. Жукоўскі, загадчы раёна т. Гукайда і дырэктар МТС тав. Замскі не кірэвалі ўборкай і

Чаму дзяржынскі раён адстае ў збожжапастаўках

Дзяржынскі раён адстае ў збожжапастаўках. Лік толькі пачаўся ўборка, у раёне не было змалена ні аднаго гектара збожжа. Раённы РК КП(б)В не атрымаў ні гаварылі аб тым, што малатары працуюць вельмі дрэнна, а з-за недобраяснага рамонту працягваюць трактары, заняваюцца збожжапастаўкамі і натуральна МТС. Але па ўсім гэтым знаходзілі адных і тых-жа віноўнікаў: то дырэктар Дзяржынскай МТС Карнілава, то дырэктар 2 Пучыцкай МТС Бо. біхава. Праўда, Карнілава работа у якасці дырэктара аўсім не па плячу. Ён не толькі не наладзіў тэхнічнага кіравання трактарнымі бригадамі, але нават не змог трымаць працоўнаў дысцыпліну ў сваім апарце.

Яшчэ ў жніўні месцы ў калгаса «Большыявіцкі сеў» мела месца кулацкая супраціўленне супроць работ машыны МТС, — кажа Карнілава. Сам-жа на антымеханізатарскае выступленне калгаснага брыгадзіра Харатона і старшыні калгаса Кананелькі абмажваўся толькі загадам перахадзіць машынам у Другі калгас.

У раёне вельмі многа фактаў у чарод, дзе малатары, прыбуўшы ў калгасы, прыстойваюць на нолькі сутках толькі таму, што рад старшыня не вызначыў адпаведнай колькасці маладз для і абслугоўвання. Малатары, што ахалоўваюцца ў калгасы імя Кірава, «Новае жыццё», «Пролетарыя», Новасадска сельсавета, намалачваю 2, максимум 3 тоны.

Таму аўсім не даіва, што ў раёнах ліберальных адносінаў да збожжа антымеханізатараў у боку раённых арганізацый, і ў першую чаргу саміх дырэктараў МТС, у раёне пачынаюцца аўсім 40 калгасу, якія не выканалі і дагэту павіна дзяржаўных паставаў. А такія калгасы, як «Большыявіцкі», «Окцябр», «Першага маяд», «Усход», «Новая праца», «10 аўра Советска» і рад ішных па сёнешні дзень не аддалі ні аднаго кілаграма збожжа ў лік натуральнаў за работу МТС.

У раёне беспаскарна арудуе закліты вораг машыны, былы старшыня калгаса імя Тэльмана Курляндскі, які сам калгаснікі прагнаў і калгаса. І вось гэтым Курляндскаму — блыком парскаму фальдфебам — удалося прапрацаваць у нам старшыня аддзела з буйных калгасу «Чырвоны быт», Добрыніўскага сельсавета, дзе Курляндскі групоў валак сьця, дзе адстаюць калгаснікі і агітуе, каб яго выбраў старшыняй, — талды моў, «калас аўсім не будзе плаціць МТС натуральнаў».

7 верасня, атрымаўшы апошніе папярэджанне з боку Цэнтральнага Камітэта партыі, райком партыі паставіў вышні 40 комуністаў па раён для фарсаванія абмажжэпаставаў.

Практыка Дзяржынскага раёна такава, што гэтыя ўпаўнаважаныя вельмі часта «свадзяць на месцах» і п'яноў каварытава не роліць. Гэты адстаўка пачынае роліць Дзяржынскі РК КП(б)В і катрапраніць работу сваіх упаўнаважаных.

РАМАНОЎСКІ.

Чакуюць «скідкі»

МАЗЫР. (Кар. «Звязды»). Хлебна-загатоўкі ў большасці раёнаў Мазырскай акругі праходзіць неадвальна. На 5 верасня план хлебна-загатоўкі ў абавязковых пастаўках выкананы аўраўтай на 81,7 проц. і па натуральна МТС на 52 проц.

Асабліва ганебнае становішча з выкананнем плана хлебна-загатоўкі ў Дзельчынскім раёне. Там заданне па абавязковых пастаўках выканана на 68,1 проц., а па натуральна МТС на 24,1 проц. Недадзе пайшла ад дзельчынскі і Даманавіцкай МТС, выкананаў план па натуральна толькі на 34,6 проц.

Адной з асноўных прычын марудных темпаў хлебна-загатоўкі і абавязковых паставаў з'яўляюцца адсутнасць увагі раённых арганізацый да выканання плана аднаасобнікам. У тым-жа Дзельчынскім раёне план абавязковых паставаў па калгаснаму сектару выкананы на 43,5 проц. Па аднаасобнікам — на 43,5 проц. Нават у Мазырскім раёне абавязковых паставаў па калгаснах выкананы на 100 проц. Па аднаасобніках выкананне плана складае толькі 54 проц.

Многія аднаасобнікі свядома затрымліваюць хлебна-загатоўку, спадзяючыся, што праз некаторы час ім дадуць якіхсьці «скідкі». Гэтым «скідкамі настраіць» дагэтуль нарэжжэна аўсіро не давалася.

Даюць ідзе ачуваць скідкамі настраі і ў раёне сусусаў акругі. Дырэктар сусуса «Слабада» Афанасіевіч пачынае быць здыць дзяржаўна 230 тон зярна, а здыць толькі 100 тон, сусуса імя Галадзе (Дзельчынскі раён) нічо не здыць дзяржаўна ні аднаго кілаграма збожжа.

Аднак справа не толькі ў гэтым. Прадлені некаторых калгасу не апамятаюцца са здытай натуральнаў, аўра заробатнай МТС, а дырэктары МТС не прымаюць да такіх праўдленіў калгас належычых мер. Дзельчынскі МТС заробатаў у калгасна 412 тон зярна, а на склад Загатоўнароўна паступіла толькі 140 тон.

ФРАЛЮ.

Пусцілі на самацёк

ГЛУСК. Глюскі раён мей магчымасць збожжаў саўбоў аўсім культур да 1-га верасня.

Але дырэктар МТС Казлоў і загадчы раёна Руднікі гэты найважнейшы ўчастак работы неацэналі і саўбоў пачалі на самацёк. У выніку па Аселянскі і Пер-заскоўскаму сельсаветам па першае верасня аўсім не расплаці саўбо. Па Шахнінскі сельсавету план саўбоў выкананы толькі на 1,5 проц. пільгодкаў, па Ляснянскі — на 1,8 проц. Самы перавады сельсавет да раёну Парэціў, выканалі план на 43 процантаў.

Разам на раён процант выканання складае 17,3. Прычым на зоне аўсіра — на 17 проц., а на зоне МТС — на 7,2. Гэта яшчэ раз гаворыць аб тым, што МТС, не гледзячы да ўсё магчымасці законных саўбоў да першае верасня, ганебна аўсіра гэту справу.

Некаторыя калгасы, як «Комсомолец», «Чырвоны партызан», Гаўска сельсавета, «Праўда», Аселянскага сельсавета, «Чырвоны праўдзін», Кляшчэўскага сельсавета, і шмат ішных нават не прыступілі да падрываў гідэы к пасеву аўсім, і мадэцьбе. Яны не маюць ні аднаго кілаграма пасева.

С. КАБЯНА.

Работа камбайнаў на палях БССР

На ўборцы ў гэтым годзе ўпершыню на калгасных палях БССР працавалі 29 паўночных камбайнаў і адзін паўночны камбайн «Комунар». За час уборкі 29 паўночных камбайнаў убралі 2.875 гектараў, што складае ў сярэднім 96 гектараў на адзін камбайн (норма 80 гектараў).

Самую большую выпрацоўку па паўночным камбайне даў камбайн тав. Ф. С. Лойна са Старобінскай МТС. Ён убралі 256 гектараў, выканалішы план уборкі больш, чым на 300 проц. Камбайнер з Тацэўскай МТС тав. Н. Нубюноўскі на сваім камбайне ўбраў 142 гектары.

Паўночны камбайн зававаў вядлікі аўраўтэт сярод калгаснікаў. Уборка ўраджа камбайнам праведзена чыста і акуратна, вельмі добра зроблен абмалот.

43,5 ГЕКТАРА ЗА ЗМЭНУ СТАРЫЯ ДАРОГІ (па тэлеграфу). 7 верасня трактарыст Старадарожскай МТС, лепшы астаханец Бельзінскага сельсавета імя Ільіна Тэадор, убралі да адну змену радковай сезалі 43,5 гектара асімага жытэ.

Дырэктар МТС МІНІН.



Прыязу ў Менску. Раёны пачынаюць камісар тав. Замалюваў уручэе стаханавіцка тав. Драгуноў (справа) які прызначаны ў морскі флот, публіку ў частку. Падлец з ім прыляўшы тав. Філіноўскі, які прызначаны ў школу сувязі і тав. Ушор — аўсіроў аўраўтэры. Фото Я. Салавейчыка.

Адмаўляюцца ад ільгот

Пазаўчора арганізавана пад гукі арэстэчора на прызыўны пункт прышлі каласы маладых рабочых звыш імя Варашылава і фабрыкі «Кастрычнік».

Праважцэ свайго сына Сему, электрамашынара фабрыкі «Кастрычнік» на прызыўны пункт прышоў яго бацька — рабочы гэтай-жа фабрыкі тав. Бурштэйн.

У гэтым годзе для Чырвонай Арміі наша фабрыка выхавала і добра падрывтавала 18 жніўдэрадных малакоў, большасць якіх з'яўляюцца стаханавцамі вытворчасці і ўдзяльнікамі аўраўтэры работы. — заявіў на мітынг тав. Бурштэйн.

Мой сын жадае быць таністам, і я ведаю, што ён ім будзе.

Прызыўнік Гелісон, механік гаража Загатоўбожжа, спрачаецца са старшыней прызыўнай камісіі:

Гэта-ж непраўдзін, — гаворыць ён, — я, выхаванец дзіцячага дома, і раіцца буду ільготнікам. Я жадаю служыць у катравах часных і адмаўляюся ад законнай ільготы.

— Хто-ж будзе даваць сродкі на пражджэнь вайшай жонцы, у якой маюць дзіця? — пытае ў яго старшыня камісіі.

— Жонка будзе працаваць, а дзіця — у дзіцячым садку.

— У гэтым раёне паграбана згода жонкі, — растлумачыў старшыня камісіі.

Неўзабаве тав. Гелісон прынёс заяву жонкі. Яна просіць, каб мужа абавязкова зацікавіў у катравах частку РСЧА і дапамагі ў прышлі дзіцяці ў дзіцячым садку, каб можна было пайсці працаваць.

Просьбу прызыўніка Гелісона і яго жонкі камісія задовольна. Ён зацікавіў у бронетанкавую частку. Таксама будзе задовольна і другая іх просьба — дзіця будзе прынята ў дзіцячым садку.

Гэта не адзінак факт адмаўлення ад законных ільгот.

Н. ВІШНЕЎСКІ.

З блакнота ўрача прызыўной камісіі

Яшчэ многія памятаюць часы прызыву на парскую службу. Служба ў царскай арміі дзіцялася сапраўдным нашчасом, немінучай блодой. Правады «навабарцаў» супрацьдалася плачам і ваяцкім горам.

Каб не трапіць у царскую армію, навабарцаў ішоў на ўсёя пакуты, ужываў розныя фізічныя і накарэцкія меры. «Пашыны рубат, звыў ругт, велькіскаму сельсаветам па першае верасня аўсім не расплаці саўбо. Па Шахнінскі сельсавету план саўбоў выкананы толькі на 1,5 проц. пільгодкаў, па Ляснянскі — на 1,8 проц. Самы перавады сельсавет да раёну Парэціў, выканалі план на 43 процантаў.

Разам на раён процант выканання складае 17,3. Прычым на зоне аўсіра — на 17 проц., а на зоне МТС — на 7,2. Гэта яшчэ раз гаворыць аб тым, што МТС, не гледзячы да ўсё магчымасці законных саўбоў да першае верасня, ганебна аўсіра гэту справу.

Некаторыя калгасы, як «Комсомолец», «Чырвоны партызан», Гаўска сельсавета, «Праўда», Аселянскага сельсавета, «Чырвоны праўдзін», Кляшчэўскага сельсавета, і шмат ішных нават не прыступілі да падрываў гідэы к пасеву аўсім, і мадэцьбе. Яны не маюць ні аднаго кілаграма пасева.

Прычынаў, што сям'я будзе абязпечана і што для іх, для сям'і, — ваяцкія крыўды пазавіваць шпасаі служыць у катравах часных.

Траба падрывтаваць факт, як вельмі становіцца істарычнага значэння, што сярэдні прызыўнік няма ніх і сярэдніх, што ваяцкі прапант іх быў спачатку сярэднім асвату. Ён быў спачатку сярэднім асвату. Ён быў спачатку сярэднім асвату. Ён быў спачатку сярэднім асвату.

Характэрна таксама, што сярод многіх прызыўнікаў, якія прайшлі праз медыцынны камісіі, не было ніводнага хворага на сіфіліс або ганаарэю. Амаць не сустракаліся такія папашараныя рэйцы хвороба як тубэркулёз, які быў сапраўдным бляком пасельніцтва царскай Расіі. Тав. Гелісон прынёс заяву жонкі. Яна просіць, каб мужа абавязкова зацікавіў у катравах частку РСЧА і дапамагі ў прышлі дзіцяці ў дзіцячым садку, каб можна было пайсці працаваць.

Донтар ПЕТР ФІЛІПЕНКА.

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Становішча на франтах

МАДРЫД, 8 верасня. (БЕЛТА). Минуўшы дзень прайшоў без асобных пераменаў на франтах унутранай вайны ў Іспаніі. У афіцыйных звестках вайсковага міністэрства ўказваецца, што рэспубліканскія сілы працягваюць узяць горад Уэска, а дзе іншыя баі.

У баю каля гары Мурыано ў валоках Кардовы мяцежнікі былі расейны рэспубліканскай авіяцыяй і страцілі больш сотні забітых.

На найбольш уязвимым для рэспубліканцаў фронце — паўночнай частцы Эстремадуры насяляецца імяўнае становішча. Ідзе перастрэлка. Колькасць пераходаў тут, як і ў іншых частках рэспубліканскай авіяцыі, дзейснаму скарачэнню та-

тай перавагі перашкаджаюць непарыхтаваныя байны дадоўга супраціўлення, а таксама іслахны арганізацыйнага парадку.

Рэспубліканцы на аўтамабілях Алькасарам (краніць у Толедо), у якім больш месяца трымаюцца мяцежнікі, усё яшчэ не пачаліся. Як указваецца ў вайскавай аповесці, ідзе безупынная артылерыйскі абстрэл, які паступова ператварае Алькасар у руіны.

ПАРЫЖ, 9 верасня. (БЕЛТА). Іспанскі ўрад паведамае, што ўрадавыя войскі поўнасна занялі Уэска. Толькі пасобныя групы мяцежнікаў прадоўжаюць аказваць супраціўленне рэспубліканскім сілам, засядаючы ў асобных будынках і ў артылерыйскіх казармах.



НА РАДЗІМЕ СТАХАНАРСКАГА РУХУ. НА ЗДЫМКУ: агульны выгляд школы Імя Сталіна, былой «Центральнай Ірміно» (Кальдаскі раён, Дашба), дзе Алексей Грыгор'евіч Стаханав год назад узяў сцяг стыханарскага руху. Фото Гарачова (БССР).

МУЗЫКА ДА ТЭКСТУ ПІСЬМА БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ, ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

11 лепшых савецкіх кампазітараў БССР — заслужаныя артысты рэспублікі проф. Залатароў, Любан, Турчанкоў, Аладоў, Іваноў, Палонскі, Цікоці і інш. заканчваюць канчатковую работу па складанню музыкі да тэксту пісьма беларускага народу вялікаму Сталіну.

Гэта будзе вялікая кантата, разлічаная для выканання сімфанічнымі арэстэрамі, хорами, сабратамі і на беларускіх народных інструментах — плямбалах, жалейцы і т. д. Кампазітары ў гэтай рабоце шырока выкарысталі беларускі фальклор.

Кантата будзе выканана ў дзень святкавання 19 гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

БІЛДСУВ'ЯЗЬ МАСКВА—МЕНСК

Як паведамае газета «Вечерняя Москва», скончана абсталяванне новай лініі бильсудыі Масква—Менск. У бліжэйшыя дні лінія ўступіць у эксплуатацыю. Новая лінія абсталяваная апаратурай, якая зможа за 14 мінут перадаць фатадакументы плошчай у 600 кв. сантыметраў.

АБМЕНА АБЛІГАЦЫЙ НА 25 МІЛЬЯНАў РУБЛЕў

Абмен аблігацый мінусіх называўся пазыку «2-й лішчэгі» (выпуску 4-га года) праходзіць у Менску з 9 верасня. За 9 дзён абменна аблігацый на 25 мільянаў рублёў. Атрымалі новую аблігацыю 42 тысячы пазыкаўярцаў. Поўнасна закончылі канверсію 228 працэнтаў аблігацый і ўстаноў.

У часе абмену выдзелена п'яць выміршай. За гэтыя дні пазыкаўярцамі атрымалі на выміршай 502 тысячы руб. На завозе ліній Барышлага і фабрыцы Імя Крупскай выдзелены выміршы на 1.000 руб. У адрозненні арганізавана 2.050 лавачных стадоў на працягу аблігацый.

КОРАТКА

* Дзевяць розыгрыш па футболе траці дзень адытваецца ў Менску паміж 15-ю камандамі школ горада. З поспехам граюць каманды школ № 1, 5 і 25.

* 100 кніг працягваюць Сіма Кармінскі, вучань 7-га класа 4-й чыгуначнай школы. Вучань школы Імя Леніна атрымаў працягваюць 70 кніг. Яны адносяцца да гомельскай гарадской дзіцячых бібліятэкі. Апошнія маюць 15 тысяч кніг. Не наведваюць 3.100 юных чытачоў.

* Пры канале «17-ты парт'езд», Жураўніцкага раёна, пачаў працаваць іржывы завод. Загатавана ўжо для продажу 100 тон крэйды.

* Паштовы аўтарант адрыгаві І верасня паміж Мозырам і Нароўлямі. Гэта будзе магчымы Нароўлянскаму раёну на дзень раней атрымліваць усю карэспандэнцыю і газеты.

* Закончана рэарганізацыя нізавоў паштовай сувязі па раёнах БССР. Замест існавалых 24 райаў 119 паштовых аддзяленняў адрыва адрыгаві 267. Гэта наблізіла да пасельніцтва ўсе віды паштовых апаратаў.

ГАНДЛЕВАЯ ХРОНІКА

* Наступныя пены па абшук індывідуальнай паштункі ўстаноўлены для менскай фабрыкі індывідуальнага заказу. Чорныя мужчынскія бачнікі каштуюць 110 руб., карчынскія — 120. Поўбачнікі чорныя мужчынскія — 90 руб., карчынскія — 100. Поўбачнікі жаночыя чорныя — 90 руб., карчынскія — 100 руб. Туфлі жаночыя чорныя хромавыя — 90 і 95 рублёў, карчынскія — 115 і 105 рублёў. Шаўровыя карчынскія жаночыя туфлі — 115 і 135 рублёў.

* Устаноўлены розныя пены на яблыкі «антонаўска», ураджаю 1936 г.: вышэйшага татушкі — 2 р. 50 кап. за кілограм, першага, другога і трэцяга татушкі абшук 2 руб., 1 р. 70 кап. і 1 р. 40 кап.

Хто будзе змагацца за прыз «Звязды»

Зацверджана судзейская калегія для правядзення гарадскага розыгрышу па лёгкай атлетыцы на прыз газеты «Звязда». У ёй увайдзі старэйшыя спартсмены дзячы сталіны БССР. Спартсмены судзейскіх клубавітэпавы вызначаны тав. Пестрыкаў, старэйшым судзея па бегу — тав. Свечнікаў, па матані — тав. Сокаляк, старт бігунам будзе лавалі старэйшым старцёр рэспублікі т. Шарашэвіч.

Учора судзейскія зацверджана залуці на ўдзел наступных таварыстваў: «Спартак», «Дынама», «Полымя», «Тэмі», «Харчавік» і «Вуравеснік». Прыз таксама выдзелены асцвержаны новае таварыства «Зара» (фінаансавыя работнікі).

У ліку ўдзельнікаў розыгрышу дзве арганізацыі — Ксенія Кіўскай («Полымя»), узаагарадзанае арганізацыя «Знак пачэта» за пераход Менск—Масква ў прапінскай паслупах, і дзевяць арганізацыйна-узаагарадзанае арганізацыя «Знак пачэта» за лікны пераход Масква—Томель, Абшук—бігуны.

Прыз газеты «Звязда» і імяныя жэтоны выдзелены ў вітрыне магазіна № 87 па Савецкай вуліцы, Вітрына мастацка афармлена.

АЛІМПІАДА РАБОТНІКАў СПАЖЫВУКААПЕРАЦЫ

8 верасня ў намяшканні Польскага тэатра пачаўся першы ўсёбеларуская алімпіада мастацкай аспіцы. Удзельнічалі работнікі аспіцы ўсіх раёнаў. У першы дзень было праведзена 25 думароў. Алімпіада пачаўся прыватным маршам у мястэчкі Холміцкага калектыва. Зводны хор і струны аркестр алімпіады з удзелам выканалі «Песню аб Сталіне», 24 танцы выдана пласалі «Лявоніца». Глядачам спадбалася выслушыне двух лаўчачынак — 13-гадовай Брускінай, якая танцавала «смаглет» і 13-гадовай Чарот, якая спявала камсамольска частушкі. У алімпіаде прымаюць удзел 90 чал.

ДЗЯРЖАўНАЯ ДАПАМОГА ШМАТСЯМЕЙНЫМ

8 верасня на пасяджэнні прызідума Менскага гарадскога савета наменскі старэйшы гарадска тав. Драбшэўскі ўручыў грошы шматсямейным, згодна дэкрэта ЦК СНК СССР.

Грошы выданы 21 шматсямейным, з іх шмат работчых-стаханавцаў фабрык і заводаў, студэнтаў, пенсіянераў. На 1.000 руб. атрымалі Я. К. Грушчына, Ф. А. Гельфман, А. О. Анцэўская, які маюць па 8 дзяцей, астатнія атрымалі па 2.000 руб.

Думку ўсіх прысутных на пасяджэнні найбольш ярка выказаў пенсіянер працы тав. Гарлов, які заявіў:

— Толькі ў нас, у краіне Савецкай, магчымы такія клопаты аб дзецях. Партыя, якікі Сталін сваёй гаспадарчай палітыкай зробіў жэты працоўных СССР зможамы, выдзім і культурным. Няхай жыць і здаровае дзіця галі наш баяць і другіх любімы Сталін!

Прысутныя аздаўна прынялі прапанову тав. Гарлова паставіць таварышу Сталіну прыватнае пісьма.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА БЕШАНКОўІЦКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Тамковіч М. Е., Шаповык Я. П., Балтушкіна П. С., Забаранюк М. В., Банювіч П. С., Корыц А. П., Ціхановіч А. І., Грыбаў В. М., Піскуноў І. Г.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СМІЛІВАЦКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Тымашэва С. А., Міхаленка Г. М., Бабічкі К. Р., Батвічкі П. С., Бачурскі С. В., Пузыркоў П. П., Остаў С. І., Тымашэва С. К., Чарыя Т. К., Магусевіч М. П., Пружынаўскі, Явавічкі В. М., Латуца І. Л.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА МЕНСКАЯ СЕЛЬПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Бабок Г. І., Рощыч М. П., Шаўчэвіч А. Ф., Оўчарыч Ф. М., Труц А. П., Кушнер Ф. Т., Філіпавіч Ф. А.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА ПУХАВІЦКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Лёў Д. Х., Куксініч М. А., Кеплах Х. М., Тарашкевіч Т. Ф., Матвееў М. В., Барышэвіч К. Д., Кулеш П. Ф., Рудзевіч П. П., Патапоў Ф. В., Стыліч Б. А.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА АСПІЦКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Явушэўскі С. А., Ронкіч В. Л., Ольшэўскі В. І., Багацько А. Л.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Шыбыркі Б. Д., Бегельман Л. М., Козульскі С. Т., Рабінювіч І. С., Коруціч М. М., Гуцько І. Я., Евавіч І. Н., Юнгсберг Г. Л., Мацкевіч І. А., Дубовіч Л. В., Розенчык М. І., Сенюк А. А., Пазарнік А. І., Зельдовіч Л. Я., Загорскі Н. Р., Сярыч М. А., Шаталовіч Л. Б., Кірыч М. Х., Гірас І. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА ГЛУСКАЯ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Літвіч Г. М., Літвіч Г. З., Ляшчкі С. П., Сявечкі І. П., Валасяк В. Г., Чарычкі В. Г., Семеў Р. Т., Круцкоў П. С., Беліч Ф. Е., Мазаўскі А. П., Кароль К. А., Ахмадулін С. Т.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА БАБРУЯНСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Баждан У. Н., Сянько А. Ф., Антохін С. Г., Копелеў М. М., Белы Я. К., Халько Н. П., Фейгельман, Голдын А. Т., Бруцкі А. О., Зельдін М. І., Рубінцаў Г. Я., Куляк К. П., Балтушкі А. Ф., Пяварава Т. А., Оленікаў Ф. М., Понсеў І. В., Валатоўскі В. Ф., Кушніраў П. А., Каміраўскі Л. І., Кур'янушчык С. М., Руціч І. І., Карабач Е. І., Сераўкоў І. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

ВЫКЛЮЧАНЫ ПА СТАРАДАРОўСКА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ:

Дзеяскевіч Д. І., Марозаў Ф. М., Гарэлік Т. М., Іваноўскі А. І., Івагоўскі Ю. А., Дзяржынскі А. К., Марковіч П. А., Дзяржынскі Е. З., Алопін С. Ф., Патачкі І. К., Паганю В. М., Радзюкі І. М., Гунькіна П. Д., Камыніч І. П., Гіліскі С. Н., Кран П. Д., Ручан С. М., Савкевіч І. П., Белкоўскі В. І.

АД 13 ВЕРАСНЯ НА ЭКРАНЕ КІНОТЭАТРА «ПРОЛЕТАРЫЙ» АГНІ ВЯЛІКАГА ГОРАДА

(камічны раман)

Сценарый, рэжысура і музыка Чарлі Чапліна.

АД 13 ВЕРАСНЯ ЗАМЕЖНЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ (на рускай мове)

Памешканні ВДТ-1

Адрышчэ спектакл у

Белдзяржтэатр

ОПЕРЫ І БАЛЕТА

15 і 16 верасня

ЕЎГЕНІЙ ОНЕГІН

Опера ў 3-х дзях, 7 мясцінак, музыка Чайкоўскага. Відэты ў касе тэатра. Прымаюцца залуці на сталыя месцы.

Дзяцкі ГУКАВЫ КІНОТЭАТР

ВЯТА СВАТОГА ЮРГЕНА

Чырвоная З'рка

ШУКАЛЬНІКІ ЧАСЦЯ

Гукавы кінотэатр «ПРОЛЕТАРЫЙ»

Дзяцкіна Спяшэцца на споткніне

ПЕПО

«Спартак»

ДУБРОЎСКІ

Мяняю асобную кватэру з 3-х мясцінаў і кухні з выгодамі, у Вабурыску на кватэру ў Менску. З працавамі зварачацца ў адрозненні «Звязды», тэл. 21-845.

Мяняю асобную кватэру з 2-х мясцінаў і кухні з выгодамі, у цэнтры горада ў ОРШЫ, на кватэру ў Менску. З працавамі зварачацца ў адрозненні «Звязды», тэл. 21-845.

Менскі Беларускі дашкольны педагогічны тэхнікум

абвясчае **ДАДАТКОВЫ НАБОР** студэнтаў у г. Магілеве.

Да іспытаў залучаюцца асобы, скончыўшыя НСЦП.*

Прыём залу да 25 верасня, іспытны з 25 па 29 верасня. Дакументы пашылаць па адрасу: г. Магілеў, Комсомольская 28, (памешканне былога папціасветнага тэхнікума). ДЫРЭКЦЫЯ.

Згодна загада трэста «Лесбел» № 366 ад 3 жніўня 1936 г.

МАГІЛЕЎСКІ ЛЕСПРАМГАС ЛІКВІДУЕЦЦА.

Прадпрыемствы, установы і асобы, маючыя прэтэнзіі да Магілеўскага Леспрамгаса павінны прад'явіць іх ліквідному да 15 верасня 1936 г.

Пасля ўказанага тэрміну ніякіх прэтэнзій прымацца не будуць. Адрас ліквідкома: Магілеў, Лупалава, Нова-Чарнігаўская, 6. Ліквідком.

Бягомльскі ЛЕСПРАМГАС з 1